

ІНФАРМАЦЫЙНА - ГРАМАДСКІ БЮЛЕТЭНЬ

БРЫЛЕЎСКІЯ ДАЛЯГЛЯДЫ

№ 4 (4) красавік 2007 г.

Выдаецца
з студзеня 2007 г. СПРАВА



Былі. Ёсць. Будзем.

22 красавіка 2007 года, негледзячы на непа-веснавому халоднае і даждлівае надвор'е, у “чкалаўскім” офісу пачалі збірацца людзі. Прыехалі яны з усіх куткоў Магілёўшчыны, і было бачна, што настрой у іх святочны. І, відаць, не таму, што як раз у той дзень была 137-я гадавіна нараджэння былога правадыра. А таму, што паклікала талака, каб ўмацаваць падмурак іх агульнага дома - абласной арганізацыі Партыі БНФ.

Магілёўская абласная арганізацыя грамадскага аб'яднання БНФ “Адраджэнне” паўстала ў 1993 г. Яна склалася з раённых і гарадскіх суполак, а тыя, у сваю чаргу, утвараліся з суполак мясцовых. Кіравалі арганізацыяй спачатку Уладзі-



*Прэзідыум сходу:
Віталь Макаранка, Аляксей Янукевіч,
Вінцук Вячорка, Рыгор Кастусёў, Аляксей Міхалевіч.*

мір Голуб, потым Анатоль Фёдараў. А з лютага 2002 г. на чале яе стаў Рыгор Кастусёў.

З цягам часу, не без дапамогі мясцовых уладаў, раённых і гарадскіх арганізацыі былі паступова скасаваны. А гэта з'явілася падставай для скасавання абласной арганізацыі. Прышлося ўносіць змены ў Статут партыі. І сёння, каб утварыць абласную суполку, дастаткова сабраць з раёнаў 50 сябраў Партыі БНФ, і рашэнні такога сходу будуць правамоцнымі.

Менавіта такая фармальнасць і з'явілася тым воклічам, які і сабраў пад бел-чырвона-белым сцягам 60 дэлегатаў і 17 гасцей сходу.

Негледзячы на тое, што ўсё было ладна падрыхтавана, Рыгор Кастусёў хваляваўся: а ці нармалёва даедуць да месца? Ці не будуць блукаць у пошуках офіса? Ці хопіць кавы і каўбасы на бутэрброды?.. І некалькі разоў,

плюхаючы па гразкай дарозе, разбітай будаўнікамі і непагадзю, шпарка бегаў да Палаца піянераў, каб сустрэць прыязджаючых. А тут яшчэ з Мінску прыбыла ўсё кіраўніцтва партыі на чале з Вінцуком Вячоркай!..



Ушаноўванне юбіляра.

Але ўсё, як кажуць, “устаканілася”, і сход пачаўся. Красамоўны **Вінцук Вячорка** павіншаваў Рыгора Кастусёва з 50-гадовым юбілеем, які меў адбыцца 17 красавіка, і адзначыўшы кастусёўскую значнасць для партыі, уручыў юбіляру афорт Зміцера Шапавалава “Мара”. Кастусёў падзякваў усім за тое, што прыехалі, і зноў даў слова Вячорку.

Лідэр партыі адзначыў, што ў народзе растуць сімпатыі да еўрапейскага выбару, чаго



Слова Вінцука Вячоркі.


няма ў Расіі. Партыя БНФ распрацавала новую стратэгію дзеянняў на бліжэйшыя два гады. У партыю масава ідзе моладзь. Грамадства паступова паварочваецца ў наш бок.

Выступ В.Вячоркі даў патрэбны накірунак. І вось ужо ляціць з трыбуны палымянае сло-

ва паэта - франтавіка з Слаўгарада **Фелікса Шкірманкова**. Яго эмацыянальна падтрымаў **Мікалай Юркоў** з Дрыбіна. Намеснік В.Вячоркі **Аляксей Янукевіч** разважліва распавёў пра ўмацаванне партыі. Дэпутат Магілёўскага гарадскога Савета дэпутатаў (дарэчы, адзіны на Беларусі дэмакратычны дэпутат такога высокага ўзроўню) **Аляксандр Агееў** адзначыў, што магілёўскія ўлады самыя “прасунутыя”, бо разумеюць: без здаровай апазіцыі нельга рабіць справу ў Савец. Журналіст з Горак **Эдуард Брокараў** узнёсла параіў кіраўнікам партыі БНФ хутчэй вызваляцца ад “сіндрому кальцавой дарогі” і як мага хутчэй рухацца ў бок беларускіх рэгіёнаў. Гэту думку падтрымаў намеснік старшыні партыі **Алесь Міхалевіч**, які нагадаў пра тое, што пасля вайны Мінск меў 40.000 насельніцтва,



Зміцер САЛАЎЕЎ - як заўсёды сур'ёзны і засяроджаны.



*Фелікс ШКІРМАНКОЎ:
палымянае слова паэта.*



*Мікалай ЮРКОЎ:
“Мы не можам жыць
на падачках!”*



*Алесь МІХАЛЕВІЧ: “Дайсці
да кожнага райцэнтра!”*

і менавіты выхадцы з беларускіх рэгіёнаў далі тыя амаль два мільёны сёняшніх мінчукоў. І трэба наладжваць сувязі -- ад сталіцы да рэгіёнаў і наадварот. За маладым Міхалевічам слова папрасіў малады магілёвец **Яўген Сувораў**, які, трохі здзівіўшы прысутных сваім белым капішонам, сказаў, што свядомая моладзь зробіць усё дзеля будучыні нашай шматпакутнай Айчыны. Як заўсёды, гарача выступіў лідэр аб'яднаных дэмакратычных сіл Магілёва **Аляксандр Сілкоў**, які выказаў нараканне



*Яўген СУВОРАЎ:
“За намі, маладымі -
будучыня!”*



*Аляксандр СІЛКОЎ:
прамова, як малітва.*



Складаньня пытанні рэгістрацыі дэлегатаў і гасцей ляглі на плечы Алы Яцковай, Нэлі Гаўрыленкавай і Валянціны Шчэтнікавай.



Сяброўскі тандэм: дэпутат Брылеўскага сельсавета Ала Яцкова і дэпутат Магілёўскага гарсавета Аляксандр Агееў.

ў адрас тых сябраў кааліцыі, якія не жадаюць супольна і самааддана працаваць у патрэбным накірунку: “Чым больш працуем, тым больш адпадаюць!”

Выступы скончыліся. Мандатная камісія зрабіла справаздачу аб колькасці дэлегатаў сходу:

Асіповічы - 3	Бабруйск - 3
Бялынічы - 1	Горкі - 8
Дрыбін - 2	Касцюковічы - 2
Крычаў - 1	Магілёў - 29
Магілёўскі раён - 2	Меціслаў - 1
Слаўгарад - 2	Чэрыкаў - 1
Шклоў - 5	

Паўнамоцтвы дэлегатаў былі прызнаныя. І надыйшлі самыя хвалюючыя хвіліны: аднагалосна было прынята рашэнне аб стварэнні Магілёўскай абласной арганізацыі Партыі БНФ. Была абрана Рада абласной арганізацыі ў складзе: **Рыгор Кастусёў, Віталь Макаранка, Барыс Вырвіч, Юрый Радзімоўскі і Эдуард Брокараў**. Таксама была абрана рэвізійная камісія ў складзе **Валянціны Шчэтнікавай, Галіны Кастусёвай і Алы Яцковай**, але тут аднагалосся не атрымалася: Аляксандр Агееў устрымаўся (“Каб дэмакратыя была!”), а Эдуард

Брокараў выказаўся супраць (“І дома жанчыны кантралююць, і тут будуць кіраваць!”).

У “Розным” слова папрасіла **Тамара Маскалёва**, якая раскрытыкавала маючае адбыцца рашэнне аб скасаванні чарнобыльскіх ільготаў. А лідар грамадскага жаночага аб’яднання “Пралеска” **Надзея Салаўёва** пазнаёміла прысутных з мэтамі гэтай суполкі і абвясціла, што ў руках менавіта жанчын будучыня нашай краіны.

Вядомы беларускі палітолаг **Андрэй Ляховіч** пазнаёміў прысутных са сваім бачаннем далейшых шляхоў палітычнага і эканамічнага развіцця Беларусі...

Сход адбыўся, сказаў сваё слова. І падмацаваў падмурак нашага агульнага партыйнага будынка гучным магілёўскім: “Былі. Ёсць. Будзем.” Красавіцкі веснавы выток скіраваўся ў будучыню.

Жыве Беларусь!

Мікола ЯЦКОЎ.



Дзіўная рэч адбылася ў Магілёве веснавой парой напярэдадні Дня Волі 25 сакавіка: у сё гарадскія масты былі пафарбаваны ў аранжавы колер - вядомы ўсяму свету колер украінскага Майдана. Відаць, гэта выпадковасць. Але знакаміты магілёўскі дэвіз “Зломіш, але не сагнеш” дае падставы думаць, што гарадскія ўлады ўсё вельмі добра разумеюць.

М. Я.

Інфармацыйна-грамадскі бюлетэнь для жыхароў Брылеўскага рэгіёна і наваколя.
Распаўсюджваецца бясплатна.
Наклад 50 асобнікаў.

Адрас для карэспандэнцыі:
213107 Магілёўскі раён п/а Брылі
тэл. маб. +375 29 3732886
e-mail: bryli@mail.ru
© “Брылеўскія далягяды”, 2007

Заснавальнік і рэдактар
Мікола ЯЦКОЎ